

# АНДАГІЯ БЕЛАРУСКАЙ ПАЗІІ 20-Х ГАДОЎ



Не трэба мне пяць на Беларусі? —  
Нас кінча рух, пякнютак жыццё!  
У песнях я — на Беларусь малюся,  
Як моліца ля зовера трысцё.  
Матулі спеў, шматмілан старонка,  
Купалы край, край чараўніц

дзячут!

Люблю цябе, бы татачку старога,  
Як дзееванку люблю, як братага! —  
Далёка я... Я кленчу на маленні,  
Калі мне тут гудуць табой бары,  
Віхрыца дух і родзіць летуцні,  
Як запяць міне нават камары...  
Хто там вядзе абнейкіх «ідалах»,  
Шукае ўсё дарожанкі аж три! —  
Я лепі тых пабачыў бы на лавах...  
Згубіў хто шлях —

я праклінаю тых...  
О, Беларусь! Я на цябе малюся,  
Твайм шляхом —  
прыйду ў шырокі свет,  
Паміж людзей, народу разліся,  
Бы вецер зух у жыце, у аўсце...

1923.

## О, Беларусь, мая шыпшына

О, Беларусь, мая шыпшына,  
Зялёны ліст, чырвоны цвет!  
У ветры дзікім не загінеш,  
Чарнобылем не зарасцеш.

Пляесткамі тваймі стану,  
На дзіды сэрца накалю.  
Тваіх вачай — пад колер сталі,  
Праменне яснае люблю.

Ніколі пройме з дзікім ветрам  
Не развіаць дзяючых кос...  
Імкнешся да Камуну Свету,  
Каб радасць красаваса скроў.

Варожасць шляху не зачыніць:  
У перашкодах дух расце.  
О, Беларусь, мая шыпшына,  
Зялёны ліст, чырвоны цвет!

3/5-1925 г.

На свята Алеся Гаруна — у Маскве 2 красавіка 1922 года.

Ад Крыўцікіх балстаў  
да тундраў Сыбіру,  
Ад акоўвай душы да цяжкіх  
ланцугоў,  
Ты пляяў няўпінна, званій  
свой лірай,  
Заклікаў нас на родныя гоні дамоў.

«Беларус, схамяйся!»... «Хутчай  
прачынайся!»...  
Вось што чулася міне ў пекных  
вершах тваіх,—  
«Родны край свой какай!... «Мовы  
ты не зракайся». Так пляяў наш Гаротны, будзіў нас  
і... сціх...

Раўнаваўшы сябе да зялёнага дубу,  
Што па смерці кідае дубоў  
маладых,  
Цэлы лес абудзіў ты, але ж твою  
эзгубу  
Помніць ён і сумуе да дзён  
аж да тых.

**Уладзімір ДУБОУКА [15.7.1900—3.03.1976]** — паэт, якога без пераўольшчання можна лічыць самай буйной фігурай у маладой беларускай пазіі 20-х гадоў. Нарадзіўся ён на Віцебшчыне, скончыў Новапілескую настаўніцкую семінарыю, паступіў у Маскоўскі ўніверсітэт, але вучыцца не давалася — пачаў настаўніца, каб дапамагаць сям'і. У 1925 годзе скончыў Вышышы літаратурна-масісткі інстытут імя В. Брусаўа.

У беларускай пазіі імя У. Дубоўкі становіцца вядомым з 1921 года, калі газета «Савецкая Беларусь» надрукавала яго верш «Сонца Беларусі». А ўжо ў 1923 годзе ў Вільні выходзіць яго першая паэтычная кніга «Строма», якая выклікала заслужаную ўвагу і цікавасць чытачоў, крытыкі, старэйшых пісменнікаў. Цёпла на яе адгукнуліся Ц. Гартны, З. Бядуля. Самы чынны ўздел прымаў У. Дубоўка ў згуртаванні літаратурных сіл на Беларусі. Напачатку ён — адзін з актыўістў «Маладняку», узначальваў Маскоўскую філію, у складзе якой у 1924 годзе было 15 чалавек. Пазней, разышоўшыся з кіраўніцтвам «Маладняку» ў разуменні надзённых задач літаратуры, У. Дубоўка разам з іншымі пісменнікамі (А. Бабарзкім, Я. Пушчам, К. Чорным, К. Крапіўнікам) стаў ініцыятарам стварэння літаратурнага аб'яднання «Узвышша», у аснове дэкларацыі якога ляжала напісанне высокамастацкіх твораў.

У канцы 20-х гадоў, калі ў літаратурнай палеміцы пачаў дамінаваць адвінаваўны вульгарызатарскі тон, а дух творчых дыскусій быў выцеснены мэтанакіраванай творчай і палітычнай дыскрэдатычнай пісменнікай, Уладзіміру Дубоўку былі прыпісаны «нацыянальныя погляды» і «дэкадэнцкія ўхільі», варожая савецкаму ладу жыцця. Даўцаць сэм шматпакутных гадоў правеў паэт у выгнанні, у абсалютнай творчай ізаляцыі, зарыбоўчы на хлеб у асноўным цяслярскай працай!... Пасля рэабілітациі, у 1958 годзе, У. Дубоўка жыў у Маскве.

Уладзімір Дубоўку, паэта надзвычайнай эрудыцы, высокай мастацкай культуры, тонкага густу і драматичнага светадуччвания, — паэта, палка захахана ў Беларусь — у нашай публікай прадстаўляюць вершы са зборнікаў «Строма» (Вільня, 1923) і «Налія» (Масква, 1927), а таксама асобныя вершы «Узвышшаўскай пары», якія дагэтуль не перадрукаваліся.

Ірына БАГДАНОВІЧ,  
кандыдат філалагічных навук.

Раўнаваўшы сябе да ручайкі малой,  
Што звініць па карэнні, цячэць  
цёмнымі барам,

Ты, папраўдзе, быў слáўнай,

валікай ракой,

І яна ў гэты час разлівæца

морам...

Ты хацеў, салавей наш, хацеў  
хоча калі,  
Хоць адзін пачауць спеў свой і —  
з вуснай дзяўчыны.

Устань, прыйдзі, наш Гаротны,

з сціздэнай зямлі,

Твае спевы звініць у твае

вечарыны...

Ты на йдэш? Не чакаў ты, пясняр  
малады,

Беларусь каб цябе кожны год

памінал?

Ты маўчыш? — Хай жа ймыніца

ў вякі і гады

Гэты звычай, і памяць таве, а з

ёй — хайдз!

1922.

**Летуцненем  
прахаджу над краем**

Летуцненем прахаджу над краем  
І загін, быццам летуцненне.

Я сумлення не прадаў у краме,  
У той бок і вочы не глядзелі.

Свайго сэрца здрада не запламіў,  
Услыўляў каханне, працу, дружбу.

Мае песні водараць, як язін,  
Мае песні — як пляесткі ружы.

Разам з моцнымі у думцы смелай  
Мае сэрца песнямі гаворыцы.

Калі свет пад засціло белай —

Мы па ім рассыпім жменяй зоры.

У змаганні многа нас загіне,

У змаганні за Камуну Свету.

Загалосіць вецер на даліне,  
Месец будзе паглядаць,

як сведка...

А пакуль у жылах кроў іграе —  
Нам каханне не варожасць сцеле.

Летуцненем прахаджу над краем  
І загін, быццам летуцненне...

10/1-1926 г.

Жыццё маё — ці васілёк ці ружа:  
Вялізмана кветка дыядэмай.

Твае пляесткі лёс у свет

цярушицы:

Адзін... другі... | так —

як след за следам.

Вялізмана кветка дыядэмай

Цвіце у росах, радасці і суме.

Адзін... другі... | так —

як след за следам

Гады і дні злятаюць і красуюць.

Цвіце у росах, радасці і суме,  
З лісцем зялёнам песні запявает.

Гады і дні злятаюць і красуюць,

Прасцяг хвалююць, кволяць,

кучаравяць.

1/1-1926 г.

**Такая маўклівасць...**

Такая маўклівасць: ні песен,

ні слов,

задумнасць пагрозная, смутак...

Чаканае зніка; ці, можа, прышло

ў барвовых вянкох пэрламутных.

Праз пушчу іду, як атруены звер,

сабакі сляды мае сочыць.

Шчаслівы цяпер, я шчаслівы цяпер.

І роспач — паходню ў вочах...

Даўно дагарэла вуголле зары

за чымары наўсцяжкі небакраем.

Гарыцы маё сэрца, пякельна гарыцы,

ды звягает ў понырах зграя.

Ці гэта упартасці даўний хада  
мой крок на пясок не наземіць.  
Напэуна я скора ўсе сілы аддам  
паміж палыноў, сухазелля.

Прынікну тады галавой да зямлі,  
на ростань зямлю пацалую.

Пра літасць нікога не буду маліць  
літаннямі ці алялюляй.

Пакуль жа — імкнуся, хоць раны  
пякі, няўгойнія — дыхаць наволяць...

У высі віоцца, нястрымна пакуль,  
вялізманы кросен наво.

Шалёнымі ўздымамі пушча  
гудзіць, —  
праклёні, ці лямант, ці жальба?

А мо' гэта трошчанай вечнасці  
ніць, мо' пошчак ад песні цымбалінай?

Хапаюць вятыры тыву гукі наўэрэ,  
як радасць маю ліхадзея, —  
кідаюць на хмары, кідаюць на лес,

віоцца, быццам пральня кудзелю...  
Хапайце, звайце, жанец на пыл,  
кідаюць ў ніты на асноўну, —  
усё вытварыць можна на пэўныя

капы, за выняткам... песьні хмялёўай...

3/III-27.

## Цішыня... галасы... разнабой...

Цішыня... галасы... разнабой...  
Смех і спёзы у песні звіліся.  
Пралятаюць яны над табой  
і цяпяр, як даўно, як калісці...

Свет на створаны плянам адным:  
разнастайніца навокал пануе.  
Мо' прыгожае самае ў тым,  
што знаходзім мы долю такую?

Вельмі сумна было на зямлі,  
каб адно на адно наганяя.  
Вось цяпяр: паглядзець, як жылі,  
як жывуць — дык і часу замала.

Той здаволены лесам сваім,  
на другіх паглядае праз пальцы.  
А другі — ўсе жадані спаліў  
і на ведае: плакаць, смяяцца...

Караогод непазыўных часін,  
хараство твае сэрцам вітаю!  
Як лісціц ці з бяроз, ці з асін,  
дні кунежаць, іглініць, злятаюць.

У паветры зімовым лягла  
надзвычайная нейкай сіла.  
Можа сілаю гэтай імгле  
наваколле ўсё напала.

| такая надзея ў грудзёх,  
| такая бадзёрасць і слодыч.  
Мо' затым, што снягі на палёх,  
а рака над скляпеннямі леду.

Распрастайцесь, плечы мае!  
Яшча толькі жыццё плачося!  
Падарожнаму вецер пяе,  
з палазамі у тон сугалосci.

Адпачынку пара на прышла,  
ў снег сціздэны турботы ўсе высып.  
У Бясконцасці трацица шлях,  
пры шляху нязлічоная выспы.

Пазнаюць тут і радасць і сум,  
за свет цэлы хварэ Ѹтобудзь.  
Набываюць і трацяць красу,  
на спажыктац і глебе і небу.

Новы дзень нас наперад заве  
паглыбліць адраджэнне краіны.  
Пераможае ўсе чалавек  
пры змаганні упартым, настынным.

У даліны звіаеца эмрок,  
быццам кужалем выслана поле.  
Пазлацітай убрани зарой  
не зацьміца штандар наш ніколі.

22/I-28.